

Kalita, Inna

Амографы ў беларускай мове

Opera Slavica. 2007, vol. 17, iss. 2, pp. 36-42

ISSN 1211-7676

Stable URL (handle): <https://hdl.handle.net/11222.digilib/116553>

Access Date: 22. 02. 2024

Version: 20220831

Terms of use: Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University provides access to digitized documents strictly for personal use, unless otherwise specified.

АМОГРАФЫ Ў БЕЛАРУСКАЙ МОВЕ

Іна Каліта (Ústí nad Labem / Praha)

Амографы складаюць ў розных мовах невялікія групы слоў. Нягледзячы на невялікую колькасць, праяўляюць адметнасць сваёй здольнасцю адлюстроўваюць лад канкрэтнай мовы, падкрэсліваюць асаблівасці яе словаўтваральных элементаў і фанетычных адметнасцяў, граматычных паказчыкаў.

Амограф – ад грэцк. *homos* – у першых частках складаных слоў азначае *аднолькавы, агульны*, другая частка *grapho* – *pīšu*. Амографы часта залічваюць да амонімаў і адносяць іх да разраду *графічных амонімаў*.

Амографы – гэта розныя слова, якія супадаюць ў напісанні, але маюць рознае гучанне. Такім чынам, гэта слова, якія адразніваюца пры вымаўленні. Для ўсходнеславянскіх моў ў якасці прыкладаў існуюць хрестаматыйныя пары, якія прыводзяцца у шматлікіх падручніках, як правіла гэта прыклады ўжывання слоў аднаго паходжання, напрыклад, бел., укр. і рус. – мука – *мука*, атлас – *атлас*.

Абапіраючыся на адразнасць ў гучанні, асновавызначальнай прыкметай амографаў можам называць разнамесны націск, які выконвае арганізуючу ролю. Разнамесны рухомы націск характэрны для ўсходнеславянскіх моў, але некаторыя славянскія мовы, напрыклад, чэшская, польская маюць націск фіксаваны, таму амаграфія як моўная з'ява ў розных мовах будзе практычна падзяляцца па рознаму.

Амографы падзяляюцца на некалькі груп па:

Лексічныя амографы (ЛА) падзяляюцца на

○ *ЛА поўныя (аманімічныя)* – супадаюць ва ўсіх склонавых формах (гадзіна – гадзіна/часавы адрезак 60 хвілін/)

Н. *гадзіна* – гадзіна

Р. *гадзіны* – гадзіны

Д. *гадзіне* – гадзіне

В. *гадзіну* – гадзіну

Тв. *гадзінай* – гадзінай

М. *аб гадзіне* - гадзіне

○ *ЛА няпоўныя (амаформныя)* не супадаюць ва ўсіх формах, напрыклад, маюць розныя канчаткі ў формах Творнага склону (*пара* – *пара*, *кара-*

кара, раса – раса, каса – каса) альбо граматычныя паказчыкі ўказваюць на адушаўлёнасць-неадушаўлёнасць (*дамы – дамы*)

Н. *пара* – *пара* *каса* – *каса* *дамы* – *дамы*

Р. *пары* – *пары* *касы* – *касы* *дам* – *дамоў*

Д. *пары* – *пары* *касе* – *касе* *дамам* – *дамам*

В. *пару* – *пару* *касу* – *касу* *дам* – *дамы*

Тв. *парай* – *парой* *касай* – *касой* *дамамі* – *дамамі*

М. *пары* – *пары* *касе* – *касе* *аб дамах* – *дамах*

Граматычныя амографы (ГА) супадаюць толькі ў некаторых формах.

Такі від амографаў больш распаўсюджаны і падлягае далейшай класіфікацыі.

- ГА – **формы аднаго слова** – з'яўляюца распаўсюджанымі ў рускай мове: *города* – *города*, *учителя* – *учителя*, *профессора* – *профессора*, *окна* – *окна*.
- ГА – **формы роднасных слоў** з'яўляюца больш характэрнай з'явай, пры чым для ўсіх ўсходнеславянскіх моў, сустракаюцца як ў беларускай, так ў рускай і ўкраінскай, найчасцей ў відавых парах дзеясловаваў:
бел.: *высыпаць* – *высыпаць*, *высыпацца* – *высыпацца*;
рус.: *высыпать* – *высыпать*, *высыпаться* – *высыпаться*;
укр.: *висипати* – *висипати*, *висипатися* – *висипатися*.
- ГА – **формы няроднасных слоў** утвараюць пары як са слоў адной часціны мовы, так і з розных. З адной часціны мовы часцей утвараюць пары дзеясловы і назоўнікі:
– дзеясловы: *радзіць* – *радзіць* (радзіць – даваць парады, радзіць – (ад роды: радзіць дзіця, аб ураджай)); *райца* – *райца* (райца (з кім?) – прасіць парады) і *райца* (пра пчол – утвараць рой); адной часцінай мовы прадстаўлена дзеяслойная пара *парыць* – *парыць*. *Парыць* – (дзеясл. незак. трыв.-варыць ў закрытым посудзе (парай)) – *парыць* (дзеясл. зак. трыв. – ад рыць (зямлю)). Дадзеная пара адлюстроўвае такую асаблівасць беларускай мовы як цеканне, па гэтай прычыне пара не магчымая ў рускай мове, але ўласнабеларуская лексіка не дае магчымасць стварэння іншай, існуючай ў рускай: *парить* (бел. *парыць*) – *парить* (бел. *лунаць*).

Часта сустракаюцца амаграфічныя назоўнікавыя пары:

КАТЫ – КАТЫ

(каты - назоўнік мн. л., м. р., Н. скл. ад кат; каты - назоўнік мн. л., м. р. Н. скл. ад кот);

КАРАЛИ – КАРАЛІ

(*каралі* – назоўнік мн. л., Н. скл. ад *кароль*); *каралі* – назоўнік мн. л., Н. скл. – упрыгожванне з каравых ці каштоўных камянёў);

КАБЕЛЬ – КАБЕЛЬ

(*кабель* – назоўнік адз. л., м. р., Н. скл.; *кабель* - назоўнік адз. л., м. р., Н. скл.)

КРАТЫ – КРАТЫ

(*краты* – назоўнік мн. л., Н. скл.; *краты* - назоўнік мн. л., м. р., Н. скл., ад *крот*).

Нешматлікія пары ўтвараюць прыметнікі: *любы* – *любы* (*любы* – *каханы*, *аддзеясл. прыметнік*, *любы* - які заўгодна).

- Формы народнасных слоў часцей у амаграфічных парах адносяцца да розных часцін мовы:

ЗВАНЫ – ЗВАНЫ

(*званы* – той, хто атрымаў запрашэнне, ад *звяць*); *званы* назоўнік мн. ліку ад *звон*);

КАТАЎ – КАТАЎ

(*катав* (назоўнік мн. л., м. р., Р. скл.) ад *кат*; *катав* (дзеяслоў адз.л., м. р., мінулага часу, *катаць*);

КАРАЛИ – КАРАЛІ

(*каралі* – назоўнік мн. л., Н. скл. ад *кароль*); *каралі* – (дзеяслоў мн. л., мінулага часу ад *караць*);

Вышэйназваныя спосабы з'яўляюцца агульнымі для беларускай, украінскай і рускай моў, у кожнай праяўляюцца у рознай сцепені і з рознай працуктыўнасцю.

Асаблівасці ўтварэння беларускіх амографаў заснаваны ў значнай меры на *фанетычных асаблівасцях* беларускай мовы, таму многія амографы не-магчыма стварыць у рускай ці украінскай мове.

Па-першае, трэба адзначыць такую фанетычную асаблівасць беларускай мовы, як *аканне*, дзякуючы якому ўтвараюцца шматлікія амаграфічныя пары.

КАСА – КАСА

(*каса* – прыстасаванне для лічэння грошай; *каса* – 1. прычоска з доўгіх валасоў, 2. гаспадарчая прылада для кашэння травы).

Параўнаем з рускім і ўкраінскім варыянтамі: бел. *каса* – рус. *касса*, укр. – *каса*; бел. *каса* – рус. 1. і 2. - *коса*; укр. 1. і 2. - *коса*.

КАРА – КАРА

(*кара* – слой, які пакрывае ствол кожнага дрэва; *кара* – пакаранне за злачынства). У рускай мове беларускаму слову *кара* адпавядзе *кора*, украінскае *кора*; беларускае слова *кара* мае рускі адпавенік *наказание*, значна радзей ужываецца *кара*, мае адценне высокага стылю, напрыклад, ў спалучэнні *божъя кара*. Украінскі адпаведнік – *кара*.

ПАРА – ПАРА

(*пара* назоўнік – 1. два аднолькавыя прадметы, якія складаюць адно цэлае, 2. тое, што ўтварае гарачая вада; *пара* – 1. пара года (зімоваю *парою*), 2. прыслоўе – прыйшоў час для нечага *пара ісці ў школу*.) У адрозненні ад рускага слова *пар* мужчынскага р., беларускае *пара* – жаночага р., беларускаму слову *пара* адпавядзе рус. *пора*. Утварэнне аналагічнай амаграфічнай пары ва ўкраінскай мове таксама немагчымае, *пара* як два прадметы і *пара* як выпаронне маюць націскны *a*, але о ў слове *пора* – час.

ПАРЫ – ПАРЫ

(*пары* назоўнік мн. л – два аднолькавыя прадметы, якія складаюць адно цэлае; *пары* – спрэчка (запазычанне з фр. – заключыць пары)

ГАДЗІНА – ГАДЗІНА

(*гадзіна* – 1. гадзюка, 2. злодзей, непрыемны чалавек; *гадзіна* – 60 хвілін). Беларускае *гадзіна* ў перакладзе на рускую – *гадюка*, 2. *гадина*; бел. *гадзіна* – рус. *час*; так сама як і ў выпадку са словам *кара*, руская мова выкарыстоўвае слова *година* з адзнакай высокага стыля: *в годину лихую*.

З падобнай фонетычнай асаблівасцю звязана ўтварэнне розных іншых пар беларускіх амографаў: *балты* – старажытныя плямёны (назоўнік мн. л., м. р., Н. скл.) – *балты* – (болт – металічны стрыжань, на які накручваеца гайка (назоўнік мн. л., м. р., Н. скл.)); *баравы* (прыметнік ад наз. бар) – *баравы* (прыметнік ад наз. бор); *барана* (прылада для працы, назоўнік адз. л., ж. р., Н. скл.) – *барана* (ад баран, назоўнік адз. л., м. р., Р. скл.);

Цікавая з'ява – амаграфічныя пары, ўтвораныя ў уласным назоўнікам і іншым словам. Такія пары могуць складацца з розных часцін мовы:

- назоўнікаў:

Сава – *сава*

Сава (мужчынскае імя, назоўнік адз. л., м. р., Н. скл.) – *сава* (назоўнік адз. л., ж. р., Н. скл.);

- з розных часцін мовы:

Касі – касі

Касі (жаночае імя, Р. скл.) – *касі* (дзеяслоў загаднага ладу ад *касіць*),

1. *Галіна – галіна*

2. *галіна – галіна*

(*Галіна* – жаночае імя, Н. скл.адз.л.; *галіна* – сфера вытворчасці, заняткаў; *галіна* (дрэва)

Яніна – яніна

Яніна (жаночае імя) Н. скл.адз.л.; *яніна* – прыналежны прыметнік.

Да беларускіх “тапанімічных” можна аднесці наступныя пары:

Палата (назва ракі) – палата (1. пакой ў палацы, 2. пакой ў бальніцы), а таксама *Карма – карма*: (*Карма* – гарадскі пасёлак, 2. карма – задняя частка судна і *карма* – (прадвызначэнне). Уласны назоўнік *Атлас* (імя грэцкага міфічнага героя), пазней даў назуву сістэматyzаванаму зборніку геаграфічных і іншых карт, *атлас* ўтварае амаграфічную пару са словам *атлас* (шаўковая гладкая тканіна).

Амаграфічныя пары, заснаваныя на аканні, складаюць значную частку і з'яўляюцца асаблівасцю беларускай мовы. Часцей яны прадстаўлены словамі розных часцін мовы: *яна* (займеннік) – *Яна* (уласны назоўнік), *качаны* (дзеепрым.) – *качаны* (назоўнік мн. л.).

Адвартным бокам гэтай з'явы з'яўляецца немагчымасць стварэння некаторых амаграфічных пар, магчымых у рускай, напрыклад такіх як: рус. *орган – орган* (бел. *орган – арган*), рус. *сорок – сорок* (бел. *сорак – сарок*), ці рускай і ўкраінскай: *ворона – ворона* (бел. *варона – ворана* (Р. скл. ад *воран*)).

Другой крыніцай ўтварэння беларускіх амографаў з'яўляюцца граматичныя прыкметы. Беларускія прыметнікі мужчынскага роду адзіночнага ліку адрозніваюцца ад рускіх канчаткам: бел. *прыгожы* – рус. *красивый*, бел. *сіні* – рус. *синий*, бел. *весёлы* – рус. *весёлый*. Такая асаблівасць вядзе да ўтварэння новых амаграфічных пар:

ВАРАНЫ – ВАРАНЫ

вараны (конь чорнай масці) – *вараны* (ад дзеяслова *варыць* – *вараная бульба*). Параўнаем з рускай: *вараны* конь – *вароной* конь, *вараны* – *варёный*, ва ўкраінскай адпаведна – *воронець* і *варений*.

ЖЫЛЫ – ЖЫЛЫ

жылы (прыметнік (памяшкані, прызначаныя для жылля);

жылы назоўнік мн. л. (1. крываносныя сасуды, 2. трэшчыны зямной кары).

ЛЮДСКІ – ЛЮДСКІ

людскі (уласнасць, якая належыць чалавеку ці тое, што ствараеца чалавекам);

людскі (ацэначная харкторыстыка: прыстойны, чалавечны, добры).

Да міжмоўных можна аднесці бел. *мела* (дзеяслоў ж. р., мінулага ч. ад мець) – рус. *мела* (дзеяслоў ж. р., мінулага ч. ад мести), бел. *смела* (адважна) – рус. *смела* (дзеяслоў зак. трыв, мінулага ч., ж. р. ад *мести*).

У беларускай мове амографы ўтвараюцца і з дапамогай займеннікаў: Яна – яна, *Мая* – *мая*.

Руская амаграфія мае свае асаблівасці. Значную частку складаюць амографы тэкставыя, звязаныя з напісаннем літары ё. Як вядома, на пісьме замест яе рускі друк ужывае літару е, такім чынам ў пісьмовых тэкстах могуць узнікаць амографы, якія ў вымаўленні імі не з'яўляюцца – *мел* (*мел* – *мёл*), *небо* (*небо* – *нёбо*). Такая неахайнасць ў адносінах да літары стварае цяжкасці пры вывучэнні рускай мовы інастранцамі, самімі носябітам гукі беспамылкова адрозніваюцца ў тэкстах. А. Лебедзеў літару ё ў рускай мове называе недастатковай.^{33*}

Амаграфія – моўная з'ява, якая раскрывае ўзаемасувязі розных моўных узроўняў, сведчыць аб tym, што амографы здольныя адлюстроўваць спецыфічныя адзнакі і асаблівасці кожнай мовы, а самі амографы ўтвараюцца дзяякоучы спецыфіцы ладу кожнай канктэтнай мовы. Агульная для ўсходнеславянскіх моў арганізуячай прыкметай амаграфіі з'яўляецца рухомы, разнамесны націск, флектыўнасць форм, пераход адных часцін мовы ў іншыя, гістарычныя чаргаванні гукаў, іншамоўныя запазычанні. Кожная мова пры ўтварэнні амаграфаў выкарыстоўвае свае рэсурсы і асаблівасці, таму амаграфічныя пары не з'яўляюцца адзінкамі-адпаведнікамі нават ў самых блізкароднасных мовах. Але могуць ўтвараць міжмоўныя амаграфічныя пары.

Да беларускіх спецыфічных рыс, якія садзейнічаюць павелічэнню колькасці амографаў, адносіца перш за ўсё аканне. З вышэйпрыведзеных прыкладаў відаць, што захоўваючы агульную тэндэнцыю і карыстаючыся tymi ж спосабамі ўтварэння, што і руская і ўкраінская мовы, беларуская мова, дзяякоучы аканню, набывае ў гэтай сістэме моўных сродкаў новыя магчымасці.

³³ Лебедев Артемий <http://www.artlebedev.ru/kovodstvo/119>, 6 сенцября 2005

* “Ё — недобуква. Это буква е с диэрезисом (умягчением, третий, двумя точками сверху). Использование ё *везде* — насилие над читателем.”

Література:

- БАРДОВІЧ, А. М., ШАКУН, Л. М.: Марфемны слоўнік беларускай мовы, Мінск, Вышэйшая школа 1989.
- БАХАНЬКОЎ, А. Я., ГАЙДУКЕВІЧ, І. М., ШУБА, П. П.: Тлумачальны слоўнік беларускай мовы, Мінск, Народная асвета 1990.
- БІРЫЛА, М. В.: Слоўнік націску ў беларускай мове, Мінск, Народная асвета 1992.
- БУЛЫКА, А. М.: Слоўнік іншамоўных слоў, Мінск, Народная асвета 1993.
- ВАРДОМАЦКІЙ, Л. М.: Особенности ударения в русском, белорусском и украинском языках, Минск, Вышэйшая школа 1988.
- Великий тлумаччны словник сучасної української мови уклад. и голов. ред. Бусел В. Т., Київ, Ірпінь: ВТФ Перун 2004.
- ВОЙНИЧ, И. В. и кол.: Белорусско-русский паралексический словарь-справочник, Минск, Народная асвета 1985.
- ЗУБКОВ, М.: Українська мова. Універсальний довідник X., Школа 2004.
- Русско-белорусский словарь в 3 томах, под ред. Я. Коласа и кол., изд-е 5-е, исправленное, Минск, Беларусская энциклопедия 1994.
- ЛЕБЕДЕВ, А.: <http://www.artlebedev.ru/kovodstvo/119>, 6 сентября 2005
- Русско-чешский словарь в двух томах под ред. Копецкого Л. В. и Лешки О. М., Русский язык 1978.
- ПЛОТНІКАЎ, Б. А., АНТАНЮК, Л. А.: Беларуская мова. Лінгвістычны кампендыум Мінск, Інтэрпрэссэрвіс 2003.
- Тлумачальны слоўнік беларускай мовы ў 5-ці т. пад рэд. К. Атраховіча і кал. Мінск, БелСЭ 1977.

Resumé

HOMOGRAFY V BĚLORUŠTINĚ

Autorka věnuje pozornost málo rozšířeným lexikálním jednotkám – homografiím. Homografie je charakterizovaná jako jazykový jev, který zdůrazňuje vzájemné souvislosti mezi různými rovinami jazykového systému. Hojně příklady ukazují na schopnost homografií věrně zachycovat specifické rysy a zvláštnosti konkrétního jazyka. Autorka bere v potaz akcentologické a jiné zvláštnosti východoslovanských jazyků – pohyblivý přízvuk, který je organizujícím prvkem homografie, flektivnost, historická střídání, cizí slova atd. a na základě toho přichází k závěru, že každý jazyk vytváří homografy s využitím svých vlastních specifických prostředků. Páry homografií si neodpovídají ani v příbuzných jazyčích. Je zdůrazněno běloruské specifikum – zvláštnosti rázu fonetického, především tzv. akaní, jehož existence přispívá k zvětšení počtu párů homografií v běloruštině.